

гаршчок; праводзілі па вуліцы бара-  
ну сахою, у якую былі ўпраэжаны  
дзяўчата, пераворвалі дарогу, развор-  
валі дно ракі і тройчы абыходзілі з пла-  
гам вакол сяла, утвараючы *магічна-  
кала*. У выкліканнях дажджу прысутні-  
чаюць і хрысціянскія элементы: сялян-  
кі рабілі абыдзённік і вешалі яго на  
прыдарожны крыж, а потым пры ўдзе-  
ле святара перавешвалі на абраз і хад-  
зілі па полі вакол сяла; маліліся над-  
калодзежам Богу, клалі крыж на ваду,  
адслужвалі малебен і інш. З. прадказа-  
валі па асаблівасцях надвор'я ў пачуны  
каляндарных дні і, каб не пазбавіца  
ўлетку дажджу, адзначалі дзень праро-  
ка Іллі, а таксама абліваліся ў Сухі (тра-  
ецкі) чацвер (або Дзевятынік) вадою.

*Lit.*: Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 1. Зямля стаінь пасярод све-  
ту... Мн., 1996. С. 87—96, 260, 282; Тоё ж. Кн. 2. Жыцця адвечны лад. Мн., 1998. С.  
402, 415, 417, 496, 603—604.

У. А. Васілевіч

**ЗÁСУХА**, прыродная з'ява, якая акру-  
жана ў народзе безліччу міфічных  
уяўленняў. Прычынаю ўзнікнення З.  
магло быць вядъмарскае насленнё, а  
таксама выкананне людзьмі забароненых  
у пэўныя каляндарныя тэрміны  
дзеянняў. Справакаваць З., лічылася,  
можа ўстаноўка платоў і агароджаў да  
свята Дабравешчання (калі зямля яшчэ  
спіць і трывожыць яе нельга), паставу-  
лены не ў пару помнік на магіле. Каб  
ліквідаваць «прычыну» З., разбурали  
платы, здымалі вароты і заносілі ў ба-  
лота ці возера; пераварочвалі помнік  
(крыж), пакуль не пойдзе даждж. Ве-  
рылі, што З. можа выклікаць пахаваны  
тапелец, якому ўсё мала вады, і яго ма-  
гілу мусілі паліваць крыж-накрыж, ці  
ставілі на насып напоўненую пасудзі-  
ну, даліваючы яе час ад часу. Віноўні-  
кам З. маглі прызнаць і самагубцу, па-  
хаванага, насуперак нар. правілам, на  
тэрыторыі мошлак, а не за агароджаю.  
Каб не выклікаць З., нікому нічога не  
пазычалі ў дні пачатку ворыва, ускоп-  
вання град, засевак, што тлумачылася  
магій 1-га дня. Каб спыніць З. і выклі-  
каць даждж, у народзе існавала шмат  
магічных дзеянняў: разлівалі па полі  
ваду з 3 ці 7 калодзежаў; дзеці-падлет-  
кі насілі ваду на папараці ў далёкія вёс-  
кі; вяскоўцы аблівалі стрэчных вадою;  
жанчын выганялі на раку купацца;  
дзеўкі і маладзіцы бегалі па полі і ўсе  
разам мачыліся (імітацыйная магія);  
мужчыны касілі траву (бо даждж не  
любіць касьбы і абавязкова пральцец-  
ца); цягнулі лапаць у поле і галасілі; вы-  
кідвалі на двор хлебную лапату; забі-  
валі жабу і хавалі яе з прытворнымі га-  
лашэннямі, ці вужа (змяю) і вешалі на  
дрэве; сыпалі ў калодзеж мак-відук ці  
каноплі, або кідалі туды мох, 9 гаро-  
шын, агародную расаду ці ўкрадзены